



TWIN CITY LAB

Агульная
інфармацыя:

"Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў"

Серыя семінараў
Лабараторыі Гарадоў-Пабрацімаў

Лабараторыя Гарадоў-Пабрацімаў выходзіць на наступны этап. Пасля распрацоўкі інавацыйных фарматаў і арыентаваных на будучыню падыходаў да прасоўванні гарадоў-пабрацімаў, мы запрашаем парадніўшыяся горады з Беларусі, Германіі, Расіі і Украіны падаць заяўку на ўдзел у серыі нашых семінараў "Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў" (Twin-City-Booster).

Праект Лабараторыя Гарадоў-Пабрацімаў

Twin City Lab - гэта праект Brains & Bridges, накіраваны на развіццё партнёрскіх адносін паміж гарадамі-пабрацімамі, пашырэнне магчымасцяў гарадскіх супольнасцяў і вывядзенне ўзроўню міжнародных абменаў і сувязяў за рамкі існуючых стандартаў. Пасля правядзення канферэнцыі БарКэмп, мы распрацоўваем дыгітальную платформу для стварэння новых фарматаў, інструкцый і назапашвання лепшых практык. У 2020 годзе, у рамках праекта Twin City Lab дзве пары гарадоў-пабрацімаў атрымаюць магчымасць паляпшэння сваіх партнёрскіх адносін у ходзе серыі семінараў і іншых мерапрыемстваў, якія будуць праведзены ў кожным з гэтых гарадоў-партнёраў.

Наша місія

Актыўны крэўнасць гарадоў заснавана на інавацыйных ідэях, ўстойлівых сетках паведамленняў і адданных супольнасцях. Наша праграма забяспечвае ідэальную аснову для ўмацавання і падтрымкі пабрацімскіх дамоўленасцей паміж параднёнымі гарадамі!

Відавочны той факт, што ў будучыні горады будуць граць яшчэ больш важную ролю. Праблемы, з якімі ў глабалізаваным свеце сутыкаюцца людзі і тыя з якімі яны сутыкаюцца ў сваём паўсядзённым жыцці, адрозніваюцца. Яны павінны і могуць быць вырашаныя толькі лакальна і сумеснымі намаганнямі. Крэўнасць гарадоў – ідэальны варыянт для ажыццяўлення дадзенай мэты: яна працягвае ствараць магчымасці для сустрэч у мэтах культурнага абмену і паляпшэння ўзаемаразумення. Тым не менш, з-за ўзнікаючых розных абмежаванняў і перашкод, яна часта не выкарыстоўвае свой патэнцыял. Менавіта ў гэтым выпадку наш праект выходзіць на першы план.

Мы выдатна ведаем, як гэта складана – паспяхова заключыць міжнародныя партнёрскія пагадненні і падтрымліваць супрацоўніцтва. З нашым ноу-хаў ў сумесных праектах па абмене і гібкаму супрацоўніцтву грамадзян, наяўнаму вопыту праектнай дзейнасці ў розных краінах, а таксама паспяховай пабудовай стратэгічных партнёрскіх адносін, мы на прафесійным узроўні разглядаем ідэі і магчымасці удзельнікаў.

Сумеснымі намаганнямі мы з вамі распрацуем новыя фарматы і мадэлі супрацоўніцтва, знойдзем і пазнаёмім новых гульцоў у вашых гарадах, дапоўнім і ажывім вашу лакальную і нашу дыгітальную актыўнасці.

У 2019 годзе мы заклалі аснову нашаму праекту Twin City Lab. Мы правялі Twin City BarCamp ў Мінску, Беларусь, у мэтах абмену лепшымі практыкамі, развіцця інавацыйных фарматаў, а таксама даследаванні і аналізу ландшафту гарадоў-пабрацімаў. У дадзены момант мы распрацоўваем наш дыгітальны інструментар (платформу) з навучальнымі матэрыяламі і пакрокавымі інструкцыямі (Twin City Tool Box).

У 2020 годзе мы выходзім на трэці этап праекта "**Паскаральнік Гарадоў-Пабрацімаў**". Twin City Lab падтрымлівае і інструктуе параднёныя гарады, праводзячы карысныя семінары, патэнцыйны аналіз і сустрэчы удзельнікаў у адабраных гарадах.

Мы запрашаем да ўдзелу гарады-пабрацімы з трывалымі партнёрскімі адносінамі, а таксама гарады ці ініцыятывы з жаданнем пабудовы такіх.

Разам з удзельнікамі мы адкроем новыя тэмы, вылучым патэнцыял кожнага з гарадоў і яго супольнасцяў, дапаможам прыцягнуць новых актывістаў у працу вашага горада-пабраціма.

Што Вы атрымаеце:

- Новы погляд на Вашы магчымасці і эфектыўнасць пабрацімскіх сувязяў
- Якасны вопыт у развіцці партнёрскіх адносін
- Алгарытм для вызначэння мясцовага патэнцыялу
- Аналіз інтарэсаў, патэнцыялу і патрэб Вашага горада
- Узгадненне інтарэсаў, патэнцыялу, патрэб і Вашых ідэй з горадам-партнёрам
- Выдатную магчымасць дзеля падтрымкі мясцовых лідэраў і далучэнню новых актывістаў
- Правядзенне семінара ў кожным партнёрскім горадзе
- Правядзенне семінара «Match & Sprint» («Узгадні і дзейнічай!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў
- Правядзенне семінара «Sprint & Succeed» («Дзейнічай і мей поспех!») з удзельнікамі з абодвух гарадоў

На ўсіх семінарах асабліва ўвага будзе нададзена ведам, вопыту і энергіі задзейнічаных удзельнікаў, а таксама аналізу прапанаваных ініцыятываў. Рабочыя мовы семінараў: англійская, руская і нямецкая.

Як гэта будзе працаваць?

Мы плануем правесці чатыры семінара для вас і вашага існуючага або будучага горада-пабраціма. На ўсіх семінарах асабліва ўвага будзе нададзена ведам, вопыту і энергіі уцягнутых удзельнікаў і ініцыятыў. Наша праца па садзейнічанні заснавана на камбінацыі адкрытай планіроўкі, дызайнерскага мыслення і арыентаваных на досвед умоў у спалучэнні з глыбокімі ведамі ў галіне развіцця партнёрскіх адносін, стварэння сетак, кіравання працэсамі і падзеямі, а таксама міжкультурнага абмену. Рабочыя мовы семінараў: англійская, руская і нямецкая.

[1] Ініцыятыўны семінар у вашым горадзе

У ходзе **Ініцыятыўнага Семінара ў вашым горадзе** мы запусцім працэс нашай сумеснай інавацыі і развіцця. Разам з вамі і вашымі надзейнымі і вопытнымі актывістамі мы сканцэнтруемся на вашай сітуацыі і магчымасцях. Мы вывучым бягучы стан вашага партнёрства з гарадамі-пабрацімамі і засяродзім нашы погляды на каштоўнасць і функцыі гарадоў. Мы сплануем вашыя гарадскія магчымасці і знойдзем выканаўцаў, групы, ініцыятывы і гульцоў, якія ў будучыні змогуць дапамагчы ў дачыненні прасоўвання гарадоў-пабрацімаў. Акрамя таго, мы прааналізуем канкрэтныя ўмовы і праблемы ў вашым горадзе, распрацуем стратэгію і вывучым новыя магчымасці для фінансавання.

[2] Ініцыятыўны семінар у вашым горадзе-партнёры

Аналагічны працэс стартуе ў вашым горадзе-партнёры для лепшай падрыхтоўкі абодвух гарадоў. Гл. [1]

[3] Семінар «Match & Sprint!» «Узгадні і дзейнічай!»

Пасля двух ініцыятыўных семінараў гарады-партнёры сустрэнуцца на першым сумесным семінары «**Узгадні і дзейнічай!**» дзеля пачатку сумеснай дзейнасці. Тут мы запусцім працэс вызначэння і ўзгаднення інтарэсаў, тэм, удзельнікаў і фарматаў працы абедзвюх груп. З дапамогай першага спрынту мы падтрымаем распрацоўку і запуск вашых новых праектаў.

[4] Семінар «Sprint & Succeed» «Дзейнічай і мей поспех!»





Апошні семінар стане своеасаблівай рэфлексіяй трэцяга семінара. Гарады-пабрацімы працягнуць сваю працу ў ходзе **Семінара «Дзейнічай і мей поспех!»**. Акрамя таго, мы падтрымаем і мясцовых удзельнікаў, і адміністрацыйныя органы, у мэтах пастаяннага ўмацавання новых структур.

Расклад

- ▶ Усе семінары з серыі Twin City Booster будуць завершаны ў лістападзе 2020 года.
- ▶ Ідэальны перыяд для правядзення ўсіх семінараў з лютага па лістапад 2020 года.

Маэрыяльны бок пытання

Ці пакрываюцца ўсе выдаткі? Мы адказваем: і так, і не.

-  Праект Twin City Lab спансуецца Федэральным міністэрствам замежных спраў у Германіі. Усе выдаткі на правядзенне семінараў з серыі Twin City Booster пакрываюцца.
-  Аднак нам неабходныя адпаведныя памяшканні для правядзення семінараў з вашым удзелам.
-  І нам неабходна размясціць чатырох каардынатораў і інструктараў кожнага семінара, а ў вас для гэтай мэты могуць быць лепшыя ўмовы.
-  Twin City Lab Travel не пакрывае любыя выдаткі ўдзельнікаў і кошт іх пражывання. Аднак мы гатовыя дапамагчы вам з атрыманнем дадатковага фінансавання.

Магчыма, некаторыя вынікі семінараў прывядуць да запуску праектаў, якія таксама маюць патрэбу ў фінансаванні. Добрыя навіны складаюцца ў тым, што альтэрнатыўныя крыніцы фінансавання таксама могуць стаць тэмай для абмеркавання падчас нашых семінараў.

Хто можа падаць заяўку на ўдзел у семінары?

Праект факусуецца выключна на Беларусі, Украіне, Германіі і Расіі.

Мы запрашаем да ўдзелу:

- ▶ Мэраў/горадскія адміністрацыі і іх партнёраў-пабрацімаў (існуючыя ці ж яшчэ не параднёныя)
- ▶ Прыватныя асацыяцыі, супольнасці і клубы парадніўшыхся гарадоў
- ▶ Іншых прадстаўнікоў гарадоў-пабрацімаў ці ініцыятывы, якія заручыліся падтрымкай аднаго з вышэйпералічаных гульцоў.

Вам не абавязкова было ўдзельнічаць у мерапрыемстве Twin City Barcamp ў Мінску 2019 года дзеля падачы заяўкі і прыняцця ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве.

Правяціце творчы падыход да гэтага пытання і стварыце правільнае ўяўленне пра сябе, сваім горадзе і горадзе-пабраціме, адказаўшы на нашы чатыры пытанні і падаўшы патрабуемыя дадзеныя.

- (1) Хто вы? Калі ласка, распавядзіце аб вашых двух гарадах і арганізацыях.
- (2) Якія вашы надзеі, пажаданні і чаканні ў дачыненні да партнёрскіх адносін вашых гарадоў-пабрацімаў?
- (3) Якая ваша матывацыя для ўдзелу ў гэтым семінары?
- (4) Ці жадаеце вы падзяліцца яшчэ чым-небудзь з намі?

Калі ласка, прадастаўце наступныя дадзеныя:

- Назва горада-суіскальніка (партнёра), установы, арганізацыі або ініцыятывы
- Вашае імя / Кантактная асоба
- Кантактная інфармацыя (нумар тэлефона, емайл, сацыяльныя медыя і г.д.)

Калі ласка, улічыце свой цяперашні стан спраў і падпішыце наступную самадэкларацыю:

Гэтым я пацвярджаю, што гэтая заяўка падтрымліваецца і заахвочваецца службовымі асобамі, адказнымі за партнёрскія адносіны паміж гарадамі-пабрацімамі, гарадской адміністрацыяй або мясцовымі ўладамі.

- ▶ У выпадку ўзнікнення любых пытанняў або жа неабходнасці абмеркавання далейшых дэталей, калі ласка, звяжыцеся з намі, даслаўшы ліст на наступны адрас электроннай пошты: booster@twincitylab.net
- ▶ Калі ласка, адпраўце нам сваю заяўку ў выглядзе адзінага файла ў фармаце pdf на наступны адрас электроннай пошты: booster@twincitylab.net

Апошні тэрмін падачы заявак: 31 снежня 2019 года

Працэс разгляду і адбору заявак завершыцца 31 студзеня 2020 года.

Мы разам з ...



Спонсар праекта:



Federal Foreign Office